



ДЗЕЦІ
НА ДАРОЗЕ

4

ІКОНА
З «САКРЭТАМ»

14



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

26

ЖНІЎНЯ 2020 г.

СЕРАДА

№ 165 (29279)

ЦЫТАТА ДНЯ



Аляксандр КАДЛУБАЙ,
адказны сакратар
Нацыянальнай камісіі
па правах дзіцяці,
намеснік міністра
адукацыі:

«Мені за тыдзень
застаецца да пачатку
новага навучальнага
года — свята, якое ў
нашай краіне традыцыйна
адзначаецца шырока
і ўрачыста. Аднак са-
цыяльна-палітычная
сітуацыя ўцягвання дзяцей
у палітычныя гульні
дарослых, якая склалася
ў цяперашні час,
у большасці беларускіх
грамадзян і педагогічных
работнікаў выклікае
асцярогу. Гэта
недапушчальна. І верасня
дзеці павінны сесці
за парты, атрымліваць
веды, займацца ў гуртках
па інтарэсах, спартыўных
секцыях».



НЕЗВЫЧАЙНЫ ПАСАЖЫР І НАТХНЯЛЬНІК

Жыхар Лепеля Іван БУДЗІЧ перавозіць экспанат сваёй персанальнай выстаўкі — драўляную фігуру мядзведзя (выстаўка праходзіла ў Лепельскім краязнаўчым музеі). Вясёлы і дабрадушны мядзведзь, «апануты» ў беларускую кашулю, быў «гаспадаром» невялікай, але ўтульнай выставачнай залы, дзе выстаўляліся графічныя лісты і акварэль, разьбяныя пано. Касалалі ствараў пазітыўны настрой і ў час адкрыцця, і на працягу работы экспазіцыі.

А яшчэ «ўвасабляў» мастака, які ведае таямніцы прыроды. — Прырода до-рыць мне асалоду і натхненне жыцц, ствараць, адкрывае бясконцыя фантазіі, а лясны і азёры, птушкі і звяры робяцца персанажамі маіх твораў. Бярэзінскі запаведнік, дзе я часта бываю, заўсёды нечым здзіўляе, — кажа Іван Мікалаевіч, і на яго твары з'яўляецца ўсмішка: вось і гэты мішка — прататып запаведнага мядзведзя, і менавіта Бярэзінскага.

СТАР. 13



КОРАТКА

• У Беларусі засталася сабраць збожжавыя менш чым з 8 % плошчаў.

• Патрыяршым экзархам усяе Беларусі, мітрапалітам Мінскім і Заслаўскім прызначаны епіскап Барысаўскі і Мар'інагорскі Веніямін з захаваннем за ім часовага кіравання Барысаўскай епархіяй.

• Сярэдні заробак у Беларусі ў ліпені склаў Br1287,5.

• «Гомсельмаш» пачаў пастаўкі камбайнаў GS12A1 у Армению.

• Міністэрства аховы здароўя вынесла на грамадскае абмеркаванне праект пастановы аб безрэцэптурных леках.

• Арсенал часоў вайны знайшлі ў Пінскім раёне.

• У Беларусі жыве амаль чвэрць сусветнай папуляцыі зуброў.

• У Бабруйскім раёне правядуць «Конны фест».



«Звязда» працягвае друкаваць матэрыялы ў падтрымку адкрыцця ў пасёлку Глуша Бабруйскага раёна музея, прысвечанага творчасці Алеся Адамовіча.

«Для нас вялікі гонар, што Адамовіч нарадзіўся ў Канюхах»



Энтузіясты з Канюхоў зрабілі яго акурат напярэдадні Дня беларускага пісьменства. Змяняльна, што наступнай сталіцай гэтага свята стане менавіта Капыль — цэнтр раёна, у якім нарадзіўся пісьменнік.

СТАР. 5

Будзьце здаровыя!

Вакцынацыя супраць грыпу пачнецца ў верасні

У Беларусі, як і ў іншых краінах Еўропы, распачата падрыхтоўка да вакцынацыі супраць грыпу, якая сёлета пройдзе ў асаблівых умовах. Міністэрства аховы здароўя папярэдзіла, што ў 2020 годзе чакаецца сумесная цыркуляцыя розных вірусаў і рызыка заражэння адразу некалькімі вельмі высокая.

АСАБЛІВАЯ НЕБЯСПЕКА — У СПАЛУЧЭННІ COVID-19 І ГРЫПУ

— Сёлета свет сутыкнуўся з новым каранавірусам (SARS-CoV-2), распаўсюджванне якога прыняло пандэмічны характар і прывяло да захворвання больш чым 17,5 мільёна чалавек і больш чым 670 тысяч смерцяў (па звестках на 1 жніўня). Барацьба з гэтым вірусам абцяжарана адсутнасцю лекаў і вакцыны, якія маглі б спецыфічна ўздзейнічаць на яго, абараняючы людзей ад заражэння і выратаўваючы ад захворвання і цяжкіх зыходаў, — звярнулі ўвагу ў аддзеле гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы здароўя.

З улікам таго факта, што новы каранавірус працягвае цыркуляваць сярод насельніцтва, у перыяд сезоннага ўздыму захвальнасці на вострыя рэспіраторныя інфекцыі чакаецца сумесная цыркуляцыя розных вірусаў, і ёсць высокая рызыка заражэння адначасова некалькімі з іх. Гэта можа быць або адначасовае інфіцыраванне, або сітуацыя, калі да віруснага захворвання, якое ўжо ёсць, далучаецца новае.

СТАР. 6

ISSN 1990 - 763X



20165>



9 771990 763008